



### Смяемся на радыё «Мір» у прамым эфіры

### Праграма тэлебачання на наступны тыдзень



### Чыноўнік vs паэт



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

СТАР 3

20 КАНАЛАЎ

СТАР 8

## ІНТЭГРАЦЫЯ КАНКРЭТНЫХ СПРАЎ

Учора Прэзідэнт сустрэўся з губернатарам Яраслаўскай вобласці Сяргеем Ястрабавым, перадае БЕЛТА. Гаворка вялася аб шляхах паглыблення кааперацыйных праектаў. Кіраўнік беларускай дзяржавы падкрэсліў, што для ўзаемавыгаднага супрацоўства паміж Беларуссю і Яраслаўскай вобласцю ёсць цэлы спектр напрамкаў.

«Я толькі што сказаў аб сумесных інтэграцыйных праектах. Гэта тое, у чым, шчыра кажучы, часта нас папракаюць на самым высокім узроўні ў Расіі, што мы быццам бы не хочам іх рэалізаваць. Я вам канкрэтна гавару, што мы за, толькі гэта трэба рабіць так, як робяць яраслаўцы», — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы. Ён прывёў у якасці прыкладу цеснае кааперацыйнае сувязі паміж прадпрыемствамі Беларусі і Яраслаўскай вобласці, у прыватнасці супрацоўніцтва па пастаўках рухавікоў яраслаўскага завода, якія выкарыстоўваюцца ў беларускім машынабудаванні.

«Прыйдучы там, скажучы, што камусьці хацелася б інтэграцыйнага праекта, танней або бясплатна ўзяць нафтаперапрацоўчы завод, — прадоўжыў беларускі лідар, — на што я заўсёды гаварыў: хацець ядрэнна, але гэта каштуе грошай. І пытанне — навошта?».

«І чаму мы ўвесь час зверху пачынаем абмяркоўваць гэтыя праекты. Усе павінна ісці знізу, ад прадпрыемстваў», — лічыць Прэзідэнт. — Трэба разумець, што Беларусь не багатая, каб раскідацца ўласнасцю, асабліва яе ключавымі аб'ектамі. У Беларусі абсалютна нацэлены на інтэграцыю, і гэты інтэграцыйны павінен быць не на словах. Гэта канкрэтыя праекты канкрэтных прадпрыемстваў», — падкрэсліў беларускі лідар. Паводле слоў Прэзідэнта, рэалізацыя любога праекта павінна мець на ўвазе, па-першае, мадэрнізацыю, а па-другое, — выхад з сумеснай прадукцыі на новыя рынкі. «А проста так разважаць пра інтэграцыю, напэўна, няправільна. Гэта падобна да спробы прыхапіць тана якое-небудзь прадпрыемства ў іншай краіне. Вядома, мы з такімі падыходамі не згодны. Нам хацелася б, каб гэта было сумленна, адкрыта, шчыра і было бачныя мэты такіх інтэграцыйных праектаў», — заявіў кіраўнік дзяржавы.

Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусі і Расіі з савецкіх часоў звязаны цеснымі кааперацыйнымі сувязямі. «Таму мы ніколі не адмаўляліся і не адмаўляемся ад глыбокай інтэграцыі з Расійскай Федэрацыяй, з лютым рэгіёнам Расіі. Мы хутчэй з рэгіёнамі дамовімся, з губернатарамі, чым ва ўрадзе Расіі», — сказаў Прэзідэнт.

## ГАЛОЎНАЕ — РЭАЛІЗАЦЫЯ ПРАДУКЦЫІ

Аляксандр Лукашэнка патрабуе ад урада вырашэння праблемы складскіх запасў, аж да ўнясення кадравых прапановаў. Такую задачу ён паставіў учора, прымаючы з дэкларам прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, паведамляе БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы пакаваўся бягучай сітуацыяй на прадпрыемствах. «Як было, так і застаецца пытанне рэалізацыі нашай прадукцыі. Вядома, гэта валюта, вядома, не дай божа нам паўтарыць нават леташнюю сітуацыю, што адбываецца і на грашово-кредытнай палітыцы, і на валютным рынку. Дык што адбываецца на прадпрыемствах, якія выклікалі ў нас трывогу?»

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што пройдзе нарада па пытаннях развіцця дрэваапрацоўчай галіны. Кіраўнік дзяржавы папярэдзіў аб недапушчальнасці прыхарашвання сітуацыі і адхілення размовы ад галоўнай тэмы ўбэк.

«Для нас вельмі важна, каб гэты сектар працаваў, — падкрэсліў Прэзідэнт. — Рана ці позна мы ўсё роўна запустым гэтыя прадпрыемствы як трэба. Галоўнае пытанне — рэалізацыя прадукцыі. І сёння гэта павінны быць не намеры ў прадпрыемстваў, а канкрэтна прапрацаваныя калі не кантракты, то перадакантрактыныя прапановы. Гэта вельмі важна. Таму што мы вырабляем велізарную колькасць прадукцыі, і нам яе не будзе куды падзець».

«Я ведаю пра варушэнне ва ўрадзе, міністэрстве, канцэрне і на прадпрыемствах: воль тунт Прэзідэнт у павінны паказаць, каб усё дзець у кропле. Міхаіл Уладзіміравіч, я ведаю вельмі дэталёва, што адбываецца на кожным прадпрыемстве. Таму папярэдзіць, каб гэтай маніпуляцыяй не было...» — сказаў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да прэм'ер-міністра.

Яшчэ адна тэма, якую закрануў Прэзідэнт, — супрацоўніцтва з Кітайскай Народнай Рэспублікай. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ён ведае аб асноўных выніках нядаўняга візиту ў КНР прэм'ер-міністра Беларусі і яго цікавіць настрой кітайскіх партнёраў. «Як яны гатовыя развіваць наша супрацоўніцтва, якія яго тэмпы? Таму што ў Сочы мы будзем сустрэцца з кіраўніком Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі Цзіньпінам, ён ўжо пра гэта мяне праінфармаваў, і я хацеў бы быць у тэме па апошніх, гарачых слядах».

Прэм'ер-міністр далажыў аб чаканых выніках работы прамысловасці і эканомікі ў цэлым за студзень. Міхаіл Мясніковіч са шкадаваннем заўважыў, што «рынак працягваецца вельмі павольна і істотных зрухаў у ажыўленні эканамічнага росту пакуль не назіраецца». У той жа час добрыя тэмпы росту гандлю дманструюць калійная галіна і машынабудаванне. Некалькі знізіліся складскія запасы: у параўнанні з паказчыкамі сярэдзіны мінулага года — на В5,5 трлн, сёння яны складаюць каля 70% месячнага аб'ёму вытворчасці. Аднак на буйных прадпрыемствах, такіх як БелАЗ, МАЗ, МТЗ, складскія запасы яшчэ досыць вялікія. Кіраўнік дзяржавы даволі жорстка ўказаў на гэты факт і запатрабаваў ад урада прыняцця адпаведных мер аж да ўнясення кадравых прапановаў.

## СТРАКАТЫЯ ЎЗОРЫ РАКЦЯНСКАЙ «ГАСЦЁЎНІ»



Шмат гадоў жыхарка вёскі Рэкта Ганна Серафімовіч займаецца вывучэннем і рэканструкцыяй беларускіх рэгіянальных строяў. Любоў да народнага адзення, дасканаласць майстэрства вышыўкі, ткацтва і канстрування самых розных стыляў адзення (ад старажытных формаў да сучасных сцэнічных касцюмаў) зрабілі апантаную майстрыху вядомай далёка за межамі Жлобінскага раёна. Летась Ганне Серафімовіч было прысвоена званне «Народны майстар Беларусі». Дзякуючы створанай ёю калекцыі лялек у строях розных этнічных рэгіёнаў Беларусі

Ракцянікі Дом рамёстваў «Гасцёўня» набылі славу самабытнага куточка рамства, у якім Ганна Івануаўна не толькі сама творыць, але і перадае вопыт вясковым дзецьмі.

— Будынак, у якім знаходзіцца «Гасцёўня», некалі выкарыстоўваўся пад пачатковую школу, а пазней пяць гадоў пуставаў, — кажа майстрыха. — Цяпер мы імкнемся напоўніць яго святлом сапраўднага народнага мастацтва.

У «Гасцёўні», акрамя Ганны Івануаўны, працуюць яе дачкі і зяць Тарас Панчанка, які з'яўляецца дырэктарам Дома рамёстваў.

Усе супрацоўнікі гэтага дома-майстэрні не без падставы ганарацца, што ім давалося стаць сведкамі сапраўднага адкрыцця: Ганна Івануаўна рэканструявала старажытны жлобінскі жаночы строй, які дагэтуль лічыўся невядомым. Знакавае адкрыццё пацвердзілі і вядомыя беларускія навукоўцы-этнографы.

Анатоль КЛІШЧУК, фота аўтара. На фотаздымку: Ганна СЕРАФІМОВІЧ з дзецьмі і ўнучкамі сярод калекцыі ракіянскіх лялек, створаных на працягу апошніх пяці гадоў.

## ЦЫТАТА ДНЯ



Уладзімір КРАУЦОЎ, старшыня Гродзенскага аблвыканкама: «Дзве салюныя задачы для спажыўкааперацыі сёння — арганізаваць на належным узроўні абслугоўванне насельніцтва ў вёсках і дасягнуць фінансавай эфектыўнасці працы. На жаль, на-ранейшаму існуюць праблемы ў абслугоўванні насельніцтва, асабліва сельскага, спажыўкааперацыяй, у той час як гэтая арганізацыя і створана, каб працаваць у першую чаргу ў гэтым кірунку, што падкрэсліва-лася на нарадзе ў кіраўні-ка дзяржавы. Неабходна забяспечыць якаснае аб-слугоўванне насельніцтва аж да аддаленых населе-ных пунктаў, хутароў. У нашым рэгіёне спажыў-кааперацыя аказваецца неабходная падтрымка. Выдзяляюцца ўчасткі для будаўніцтва, аказваецца фінансавая падтрымка ў набыццё аўтамава для забеспячэння таварамі населеных пунктаў, дзе работа стаяцянарных аб'ектаў гандлю неэфек-тыўная. І гэтая форма сябе добра зарэкамента-вала».

## Актуальна

# КАБ ПАСПЕЦЬ ЗА ЗМЕНАМІ, ТРЭБА МЯНЯЦА САМІМ

Імклівае развіццё інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій патрабуе ад беларускай медыяіндустрыі новых рашэнняў. Для таго, каб захаваць і ўзмацніць канкурэнтаздольнасць нацыянальных СМІ, трэба не проста паспяваць за бегучымі зменамі, але глядзець хачя б на некалькі крокаў наперад, прагназуючы далейшае развіццё. А для гэтага неабходна пастаянна адчуваць пульс часу, не бяцця перамам і мяняцца самому.



## РЭФОРМА ДЗЯРЖАЎНАГА ДРУКУ

У 2013 годзе была прадоўжана сістэмная работа па рэфармаванні сферы друку і сродкаў масавай інфармацыі. Я ўжо казаў пра гэта раней і хачу яшчэ раз падкрэсліць: у нас

ёсць дакладнае бачанне перспектывы, стратэгія рэфармаван-ня галіны, і мы няўхільна яе рэалізуем.

Усе гэтыя рэфармы маюць адну галоўную мэту — забеспячэнне канкурэнтаздольнасць галіны для эфектыўнай рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі.

Раней мы аб'ядналі сістэму кніжнага гандлю, затым — два найбуйнейшыя паліграфпрадпрыемствы Мініфарма. Летась правялі маштабную рэструктурызацыю дзяржаўных друка-ваных СМІ. Па сутнасці, гэты сегмент заставаўся нязменным на працягу больш чым 20 гадоў. За гэты час кардынальна змяніліся структура інфармацыйнага поля, медыйных пераваг аўдыторыі, тэхналагічная аснашчэнасць СМІ. Для таго, каб адпавядаць новай сітуацыі, сканцэнтравана неабходныя арга-нізацыйныя, фінансавыя, кадравыя рэсурсы мы стварылі дзве ўзбуйненыя інфармацыйныя структуры. Адна была сфармі-равана на базе ўстановы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублі-кі Беларусі «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия» і цяпер выпускае газеты «Советская Белоруссия», «Рэспублі-ка», «Народная газета», «Сельская газета» («Белорусская нива») і «Знамя юности». Другая — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда» — была створана крыху раней і аб'яднала беларускамоўную грамадска-палітычную і літаратурную перыядыку. Сёння яна ажыццяўляе выпуск га-зет «Звязда», «Літаратура і Мастацтва», часопісаў «Полымя», «Маладосць», «Нёман», «Вожык».

СТАР 2

## Надвор'е

# МАРАЗЫ ПОЙДУЦЬ НА СПАД

Маразы ў Беларусі з 1 лютага пачнуць спадаць, паведамляе БЕЛТА галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідрометэацэнтара Людміла ПАРАШЧУК.

Марознае надвор'е захоўваецца на тэрыторыі Беларусі з другой палавіны студ-зеня. Сітуацыя, калі настолькі халоднае надвор'е трымаецца ў гэты час года так доўга, назіраецца адзін раз у дзесяць гадоў.

Узмацненне марозу на гэтым тыдні абумоўлена ўплывам халоднага арктычнага антыцыклону, які перамяшчаецца з акваторыі Паўночнага Ледавітага акіяна на цэнтральныя раёны Еўрапейскай Расіі. Беларусі знаходзіцца на заходняй перыферы-і антыцыклону. І ў ранняшні гадзіны, калі слупкі тэрмометраў паказваюць мінус 18-27 градусаў, здаецца, што на вуліцы халодней на 10-15 градусаў.

Паводле інфармацыі галоўнага сіноптыка, у пачатку лютага халодны антыцык-лон прадоўжыць фарміраваць надвор'е ў Беларусі, у пачатку лютага халодны антыцык-лон паўсюду на ўсход, ён забярэе з сабой моцныя маразы, — дадала Людміла Парашчук. — Аднак з прычыны парывістага ветру надвор'е застаецца дыскамфортным».

У суботу, 1 лютага, істотныя ападкаў не чакаецца. На большай частцы тэрыторыі краіны захаваецца моцны парывісты ве-цер. Затое маразы крыху пачнуць спадаць. Тэмпература паветра ноччу складзе мінус 10-16 градусаў, па ўсходзе — да 17-22 гра-дусаў марозу. У дзённыя гадзіны будзе мінус 7-13 градусаў, па крайнім захадзе — 4-6 градусаў марозу.

Уяўляючы ноччу і раніцай чакаецца мінус 8-14 градусаў, днём — ад 4 да 10 гра-дусаў са знакам мінус, ва ўсходніх раёнах краіны ноччу прагназуюцца 15-19 градусаў марозу, днём — мінус 11-13 градусаў. Ве-цер паўднёва-ўсходні парывісты.



Фота BENTA.

## ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

### ПАРЛАМЕНТ УКРАЇНЫ ПРЫНЯЎ ЗАКОН АБ АМНІСТЫІ

Законам прадугледжваецца вызваленне ад адказнасці ўдзельнікаў пратэстных акцый, за выключэннем тых, хто здзейсніў асабліва цяжкія злачынствы, паведамляюць інфармагенцтвы. Закон уступіў у сілу толькі пасля таго, як пратэстоўчыя вызвалілі захопленыя адміністрацыйныя будынкі і органы мясцовага кіравання. Згодна з дакументам, маніфэстанты павінны вызваліць захопленыя імі дзяржаўныя ўстановы ў Кіеве і рэгіёнах краіны на працягу 15 сутак. Аднак гэта не тычыцца Дома прафсаюзаў і Кастрычніцкага палаца, якія знаходзяцца каля плошчы Незалеж-насці ўкраінскай сталіцы. Апазіцыя выступіла супраць прыняцця дакумента, паколькі лічыць, што ўдзельнікі пратэстных акцый павінны быць амніцыраваны без якіх-небудзь умоў.

### У ПАЎНЁВЫХ РАЁНАХ ЛІТВЫ АБВЕШЧАНА ЭКСТРЭМАЛЬНАЕ СТАНОВІШЧА

У шасці раёнах паўднёвай Літвы ўводзіцца экстрэмальнае станові-шча дзяржаўнага ўзроўню ў сувязі з афрыканскай чумой свіней. Такую прапанову міністра ўнутраных спраў і старшыні ўрадавай камісіі па эк-стрэмальных сітуацыях Дайліса Альфонса Баракускаса ўхваліў урад. Ухвалены і план рэгулявання папуляцыі дзікоў. Міністэрства навакол-нага асяроддзя ўжо забараніла карміць жывёл, на якіх палююць у 10-кіламетровай зоне ад мяжы Літвы і Беларусі. На заражаных паляўнічых тэрыторыях будучы ўстаноўлены спецыяльныя пасткі для кабанова. За кожнага дзіка паляўнічым плануюцца прызначыць прэміі ў 250 літаў. Папуляцыя кабанова ў Літве з 30 тыс. павінна быць скарачана на 90%, а ў заражаных раёнах кабанова не паві-на заставацца зусім.

### У МЕКСІЦЫ З ПАЧАТКУ ГОДА АД ГРЫПУ ПАМЕРЛІ 227 ЧАЛАВЕК

У Мексіцы з пачатку 2014 года зарэгістравана 227 выпадкаў смерці ад грыпу, з якіх больш за 90% адбылося праз вірус свінога грыпу А (H1N1), паведамляе Міністэрства аховы здароўя краіны ў сваёй заяве. Па інфармацыі Міністэр-ства аховы здароўя, пацверджаны 2214 выпадкаў захворвання на грып, з якіх 1859 адносяцца да тыпу А (H1N1), 104 да тыпу А (H3N2), 24 да тыпу В і 227 да іншых відаў віруса грыпу. Ад свінога гры-пу ў студзені загінулі 209 чалавек.



ISSN 1990-763X 14018 917719901763008

## ПАДРАБЯЗНАСЦІ

### МЕНШ ЗА 40% ЛЮДЗЕЙ У СВЕЦЕ ШЧАСЛІВЫЯ Ў СВАІХ КРАІНАХ

Глобальнае апытанне асацыяцыі незалежных даследчых агенц-тваў Gallup International / WIN паказала, што толькі чацвёрта з кожных дзесяці жыхароў планеты шчаслівыя, застаючыся ў сябе на радзіме.

Самымі незадаволенымі жыццём у сваёй краіне лічаць сябе жыхары дзяржаў, дзе нядаўна былі войны ці эканамічныя катаклізмы. У даследа-ванні прынялі ўдзел 70 тысяч чалавек з 65 краін, у тым ліку і з краін былога СССР. Рэспандэнтам было прапа-навана назваць краіну, у якой яны хацелі б жыць. Толькі 38% людзей заявілі, што шчаслівыя ў сябе дома і нічога не хацелі б мяняць. Лідарам сярод краін, у якіх хацелі б перабра-ца ўсе астатнія, з'яўляецца ЗША (9% галасоў), яшчэ па 7% удзельнікаў даследавання лічаць найбольш пры-вабнымі Канаду і Аўстралію. Самымі незадаволенымі сваім жыццём на ра-дзіме сталі афганцы. У аўстарах таксама аказаліся Мексіка, Польшча, Сербія, КНР, Украіна, Косава і Пакі-стан. Акрамя таго, у дзясятку «не-шчаслівых» трапіла Францыя.

## КОРАТКА

У Беларусі забаранілі за-кладваць у дагаворах пастаўкі плату за разгрузку і выклад-ванне харчовых тавараў у ма-газінах.

У 2013 годзе на работу ў Мінску прынята звыш 14 тыс. замежных грамадзян, што ў два разы больш, чым у 2012-м. Ста-лічныя наймальнікі прыцягвалі ў асноўным рабочых-мігрантаў з Кітайскай Народнай Рэспублікі (звыш 3,6 тыс. чалавек), Украі-ны (амаль 3,2 тыс.), Турэцкай Рэспублікі (1,5 тыс.), Літоўскай Рэспублікі (970), Рэспублікі Уз-бекістан (980).

У Беларусі за апошні год на 13,7% павялічылася колькасць дзяржаў, дзе нядаўна былі войны ці эканамічныя катаклізмы. У даследа-ванні прынялі ўдзел 70 тысяч чалавек з 65 краін, у тым ліку і з краін былога СССР. Рэспандэнтам было прапа-навана назваць краіну, у якой яны хацелі б жыць. Толькі 38% людзей заявілі, што шчаслівыя ў сябе дома і нічога не хацелі б мяняць. Лідарам сярод краін, у якіх хацелі б перабра-ца ўсе астатнія, з'яўляецца ЗША (9% галасоў), яшчэ па 7% удзельнікаў даследавання лічаць найбольш пры-вабнымі Канаду і Аўстралію. Самымі незадаволенымі сваім жыццём на ра-дзіме сталі афганцы. У аўстарах таксама аказаліся Мексіка, Польшча, Сербія, КНР, Украіна, Косава і Пакі-стан. Акрамя таго, у дзясятку «не-шчаслівых» трапіла Францыя.

У маі беларускія хлебпакарні будуць выпускаць прадукцыю з сімваламі ЧС-2014.

Як паведамлілі ў СК па Мін-ску, у адной з мінскіх кватэр былі выяўленыя прадметы, якія знешне падобныя да ўзрыўных прылад. Цяпер праводзіцца проверка. Прадметы знойдзе-ны ў пакоі, які ў гаспадары зды-малі два мінскія студэнты, што прыехалі ў сталіцу з правінцыі.

# «НЕ ХАЦЕЛА НІКОМУ БЫЦЬ У ЦЯЖАР І ЎВОДЗІЦЬ У ГРЭХ...»

## Чаму пажылыя мінчане аддаюць свае кватэры гораду

«Тэлевізар, тумбачка, воль гэтая камода злева ад вас і ша-фа — гэта маё, з сабой прывезла, — паказвае на мэблю пажылая жанчына з прамежчыкамі маршчынак вакол вачэй. — Я ўжо другі год тут жыву, з кастрычніка 2012 года, калі дакладней... Калі пачала хварэць, стала задумвацца: узрост усё ж такі, мне 72 гады будзе ў лютым. Я падумвала пра гэта і раней. А калі муж памёр, спалохалася: а раптам я злягу? Не хочацца быць нікому ў цяжар...»

Алена Корсак — адна з 16 мінчан, якія падпісалі з дзяржа-вай дагавор пажыццёвага ўтры-мання на ўмовах рэнты і аддалі сваю кватэру гораду. Цяпер яна жыць у Рэспубліканскім доме-ін-тэрнаце для ветэранаў ваіны і працы павышанай камфортнас-ці «Світанак», у асобным блоку. Сама Алена Аўрамаўна родам з Гомельскай вобласці, але шмат гадоў, амаль усё сваё сям'ядомае жыццё, пражыла ў Мінску. Пра-цавала калісьці ў даведцы на вазале, але тыя часы засталіся ўжо ў мінулым. Маладосць, ды і ўсё жыццё, прайшлася неж-неўзаметка, занадта хутка — і воль ёй ужо за 70... — Не хацела нікога ўводзіць у грэх: ні сваякоў, ні сябровак,

яго і няма ніякіх такіх думак, але мне самой ужо будзе здавацца, што я зажылася і перашкаджаю чалавеку ўступіць у валоданне кватэрай...»

Мая суразмоўца працятала аб тым, што можна заключыць дагавор пажыццёвага ўтрыман-ня на ўмовах рэнты з Мінгарвы-канкамам, у газете, і паішла праекансультывацыя ў органы сацыяльнай абароны. Потым прыехала ў «Світанак» пагля-дзець, як тут.

— І воль калі ўбачыла за акном аўтобуса вясковыя пейза-жы, то падумала: я буду тут жыць і хадзіць пешшу, — ус-памінае яна. — Мне ж яшчэ ў 1996 годзе маскоўскія профе-сары казалі: «Адзіны варыянт для вас — песьня прагулкі. Пра-цаваць вы не зможаце, а воль хадзіць павольным крокам з перадышкамі — тое, што вам трэба». Таму я кожны дзень прымушаю сябе ішчаць працы. Воль і сёння, нягледзячы на ма-роз, прайшла амаль 2 кіламетры...»

СТАР 2

■ Парламенцкі дзённік

# Спачатку — эканоміка. І сацыяльная абарона

**Палата прадстаўнікоў вызначыла парадак разгляду законапраектаў, якія паступілі ў парламент.**

За 2 месяцы да пачатку вясновай сесіі Нацыянальнага сходу на разглядзе пастаянных камісій ніжняй палаты знаходзіцца 47 законапраектаў. У графік іх падрыхтоўкі для разгляду на сесіі ўключана 38 пытанняў, у тым ліку 16 законапраектаў у першым чытанні і 20 — у другім. Да пачатку красавіка гэтыя лічбы могуць змяніцца, папярэджаюць заканадаўцы, бо графік не з’яўляецца канчатковым.

— Гэты год для парламентарыяў будзе вельмі напружаным, — папярэджы калег на Савеце Палаты прадстаўнікоў яе Старшыня Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА. — Пра што сведчыць няпросты характар задач, якія стаяць перад эканомікай краіны. У вырашальную фазу ўваходзіць мадэрнізацыя прадпрыемстваў, амбіцыйныя планы па нарошчванні экспартнага патэнцыялу, чакае вялікая праца па стварэнні Еўрапейскага эканамічнага саюза.

Вынікі першага года работы дэпутацкага корпуса пятага склікання дазваляюць разлічваць на тое, што і надалей беларускі парламент будзе працаваць эфектыўна, лічыць спікер ніжняй палаты. Са 180 прынятых на працягу 2013 года законапраектаў 113 ужо сталі законамі.

Летась многія з прапановаў дэпутатаў адносна бюджэтнага пакета законапраектаў (усяго такіх прапановаў было больш за 100) былі ўлічаны ўрадам. — Як бачым, Савет Міністраў гатовы да канструктыўнага супрацоўніцтва, — заўважыў Уладзімір Андрэйчанка, — і з нашага боку павінны быць падрыхтаваны сур’ёзныя, рэальныя, абгрунтаваныя прапановы да праекта бюджэту на 2015 год, работа над якім распачнецца ўжо ў маі. Перы гэтым у рабоце над бюджэтным пакетам павінны ўзяць удзел не толькі профільная камісія, але і ўвесь дэпутацкі корпус.

Уладзімір Андрэйчанка заклікаў парламентарыяў шырыць прыцягваць да працы над законапраектамі вучоных, практыкаў, кіраўнікоў прадпрыемстваў, прадстаўнікоў грамадскасці. Па яго даручэнні падрыхтаваны праект пагаднення аб супрацоўніцтве Палаты прадстаўнікоў з Беларускім дзяржаўным універсітэтам, які плануецца падпісаць у бліжэйшы час.

— Яго рэалізацыя закладзе аснову навуковага забеспячэння нашай дзейнасці, уключаючы навуковую экспертызу праектаў, і, як вынік, павысіць якасць законаў, якія прымаюцца намі, — лічыць Старшыня Палаты прадстаўнікоў.

Яшчэ адна заўвага кіраўніка Палаты прадстаўнікоў датычылася актыўнасці дэпутатаў у рэалізацыі права заканадаўчай ініцыятывы. «Нашы прапановы на 2015 год павінны быць абгрунтаваныя, аргументаваныя і, па магчымасці, узгодненыя з профільнымі міністэрствамі, — сказаў Уладзімір Андрэйчанка. — У гэтым выпадку іх будзе прасцей адстойваць пры завярджэнні плана».

Кажучы пра ролю парламента ў міжнароднай дзейнасці дзяржавы, Уладзімір Андрэйчанка адзначыў добрыя вынікі мінулага года і выказаў незадаволенасць пэўным заціхаміў у гэтай сферы апошнім часам.

— Зніжаць тэмп ні ў якім разе нельга, — сказаў ён. — У апошнія месяцы значна пашыралася сетка дыпламатычнай прысутнасці Беларусі ў дзяржавах афрыканскага кантынента. Думаю, гэта вельмі сур’ёзная нагода вывучыць магчымасці развіцця парламенцкай сувязі з афрыканскімі дзяржавамі, у тым ліку ўсталяванню кантактаў з панафрыканскім парламентам, як гэта мы пачынаем рабіць у дачыненні да Лацінаамерыканскага парламента.

У рабоце дэпутатаў у выбарчых акругах на першы план Уладзімір Андрэйчанка паставіў садзейнічанне мясцовым органам улады ў правадзэнні шчырых, адкрытых, дэмакратычных выбараў.

— У першую чаргу трэба працаваць з людзьмі, тлумачыць ім важнасць удзелу ў выбарчай кампаніі, дапамагаць ім вырашаць праблемы, — сказаў Уладзімір Андрэйчанка. — Магчыма, не заўсёды ў дэпутатаў, ды і ў мясцовых органаў улады, ёсць дастатковыя рэсурсы для вырашэння праблем насельніцтва рэгіёнаў — гэта, безумоўна, асобнае пытанне. Але ні ў якім разе нельга дапускаць аб’якывага стаўлення да людзей... Акумуляцыя, аб’яўляючыя прапановы выбаршчыкаў, абмяркоўваюць іх у камісіях, выносьце на ўзровень міністэрстваў, урада, Адміністрацыі Прэзідэнта. Гэта тое, што чакае ад нас і кіраўніцтва краіны.

**Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце Генадзь ГРЫЦКЕВІЧ** сярод першачарговых назваў законапраекты, якія датычацца эканамічных адносін, мадэрнізацыі эканомікі: прапраект у Законы «Аб прыватызцыі дзяржаўнай уласнасці і пераўтварэнні дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў у адкрытыя акцыянерныя таварыствы», «Аб цэнаўтварэнні», шэраг дакументаў, якія тычацца транспартнай галіны.

У сацыяльнай сферы дэпутаты плануюць у красавіку — чэрвені разгледзець карэкціроўкі ў законы па пытаннях пенсійнага забеспячэння, мінімальнага заробку, вызначэння мінімальнага пражыткавага мінімуму. Сёлета дэпутаты ў тым ліку намераны выступіць з заканадаўчай ініцыятывай аб змяненнях і дапаўненнях у закон «Аб Нацыянальным сходзе Рэспублікі Беларусь».

**Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА**

# КАБ ПАСПЕЧЬ ЗА ЗМЕНАМІ, ТРЭБА МЯНЯЦА САМІМ

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)**

Такі падыход, скіраваны на кансалідацыю наяўных рэсурсаў з мэтай развіцця найбольш моцных структур, рэалізуецца і на рэгіянальным узроўні. Так, у 2013 годзе ў Магілёўскай вобласці створана камунальнае выдавецкае ўнітарнае прадпрыемства «Інфармацыянае агенцтва «Магілёўскія ведамасці», якое выпускае абласныя выданні і стужку абласных навін. У Віцебскай вобласці на базе абласных газет «Віцебскі рабочы» і «Народнае слова» сфарміравана рэдакцыя газеты «Віцебские вести».

Адным з напрамкаў павышэння якасці раённай прэсы быў абраны якасць шэрагу газет, у першую чаргу — «адстаноўчы», на штодзённы фармат. Практыка паказала, што такі падыход дае станоўчыя вынікі. Перш за ўсё, фармат штодзённіка дазваляе палепшыць змест выдання за кошт павелічэння інфармацыйнай насычанасці, публікацыі буйных жанраў: аналітыкі, журналісцкіх расследаванняў, праблемных матэрыялаў. Сёння ў такім фармаце выходзіць 23 раённыя газеты, прычым 15 сталі штодзённікамі сёлета.

Арганізацыі пэраўтварэнні працягнулі і ў 2014 годзе, але глаўной задачай сёння з’яўляецца якаснае змяненне самога інфармацыйнага прадукту. Прычым найважнейшым складнікам у гэтым плане з’яўляецца тэхналагічнае аснашчэнне СМІ. Нашы новыя інфармацыйныя структуры павінны знойсці адэкватны адказ на выклік канверсіі і забеспячэння максімальнае распаўсюджванне свайго кантэнту за кошт інтэграцыі розных медыяплатформаў (друкаваных, інтэрнэт-, мабільных версій, аўдыявізуальных рэсурсаў і г.д.).

З гэтай мэтай плануецца значна ўзмацніць інтэрнэт-складнік у дзейнасці ўстановаў Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия», дзе будуць аб’яднаны вэб-рэсурсы ўсіх СМІ ўстановаў, прагледжана шырокая інтэграцыя сацыяльнымі сеткамі, арганізацыя электроннай падпіскі на друкаваныя і інтэрнэт-версіі выданняў і асобных публікацый. Установе таксама будзе перададзены ін-

тэрнэт-партал «СМІ Беларусі», які стане не толькі адзіным пунктам уваходу для ўсіх дзяржаўных СМІ, але і будзе аказваць метадычную дапамогу рэгіянальнай прэсе ў развіцці яе вэб-рэсурсаў.

У новым годзе мы прыступім і да рэформы сістэмы арганізацый «Саюздрук». Як і ў выпадку з рэформай друкаваных СМІ, тут работа будзе весціся акуратна і ўзважана, каб захаваць усе тыя добрыя напрацоўкі, якія сёння ёсць у гэтай сістэме. Разам з тым неабходна павышаць эфектыўнасць лагістыкі, актыўна пашыраць гандлёвую сетку, будаваць новыя сучасныя гандлёвыя павільёны. Словам, патрэбна канцэнтрацыя рэсурсаў у мэтах ўзмацнення канкурэнтных пераваг на рынку распаўсюджвання друку.

Наспела і аптымізацыя сістэмы дзяржаўных выдавецтваў. Бацьчына мэтазгодна аб’яднаць выдавецтвы, якія выпускаюць літаратуру падобных тэматычных напрамкаў.

## УСО КРАІНУ ПЕРАВЕСЦІ НА ЛІЧБУ

Найважнейшым напрамкам развіцця электронных СМІ з’яўляецца іх поўны пераход на лічбавое вясчанне да 2015 года.

У 2013 годзе сумесна з Міністэрствам сувязі і інфарматызацыі было арганізавана пазнанне адключэнне вясчанні ў аналагавым фармаце. З 1 кастрычніка 2013-га пачалася трансляцыя другога і трэцяга мультіплексаў эфірнага лічбавога тэлебачання ў асобных рэгіёнах краіны. Там, акрамя васьмі тэлепраграм аб’язкова агульнадаступнага пакета («Беларусь-1», «Беларусь-2», «Беларусь-3», АНТ, СТВ, «РТР-Беларусь», «НТБ-Беларусь», «Мір»), за ўмераную плату цяпер дадаткова даступна 24 тэлепраграмы рознай жанравай накіраванасці. Гэтая праца будзе прадоўжана ў 2014 і 2015 гадах.

Цяпер Мінінфармам сумесна з Міністэрствам выдзяецца работа па пераводзе на лічбавое вясчанне рэгіянальных тэлепраграм. Мясцовае тэлебачанне патрэбна людзям і павінна развівацца як творча, так і тэхналагічна.

Працягвае развівацца нацыянальнае тэлевяшчанне і ў плане зместу. Важнай падзеяй у сферы спартыўнай журналістыкі стала адкрыццё тэлеканала «Бела-

русь-5». Гэты канал закліканы асвяляць нацыянальныя спартыўныя мерапрыемствы, найбуйнейшыя сусветныя спаборніцтвы, найбольш цікавыя і відовішчныя спартыўныя падзеі за мяжой.

## ІНТЭРНЭТ — НА СЛУЖБУ ГРАМАДСТВУ І ДЗЯРЖАВЕ

Па даручэнні кіраўніка дзяржавы Міністэрства інфармацыі працуе над стварэннем Аднага дзяржаўнага інтэрнэт-партала для зваротаў грамадзян («Віртуальная прыёмная»).

Гэты праект дазволіць нашым грамадзянам не займацца пошукам сайта таго ці іншага дзяржаўнага органа або арганізацыі. Усе неабходныя звесткі можна будзе знайсці ў адным «пункце уваходу». Дзяржаўныя органы будуць аб’яднаны ў агульную віртуальную сістэму, тым самым значна спрасціцца працэдура зваротаў да іх.

«Віртуальная прыёмная» дазволіць аналізаваць увесь паток зваротаў, а таксама выяўляць найбольш праблемныя пытанні, якія турбуюць грамадзян. Гэта абсалютна новы ўзровень маніторынгу і аператыўнага рэагавання, канкрэтны крок у кірунку да электроннага ўрада.

Сур’ёзныя крокі зроблены ў сферы нарматыворачы. Летась уступіў у сілу Закон «Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь». Уведзена ліцэнзаванне ў галіне вясчанні. Фактычна мы ўніфікавалі заканадаўства з нашымі партнёрамі па Мыльным саюзе — Расіяй і Казахстанам.

У 2014 годзе Мінінфармам прымае ўдзел у падрыхтоўцы праекта дагавора аб Еўрапейскім эканамічным саюзе. Кожная з краін — удзельніца Аднай эканамічнай прасторы ўнесла ў дадатак да праекта дагавора свае прапановы на захаванні асобных абмежаванняў доступу на нацыянальных рынках інфармацыйных паслуг.

Перакананы, што спалучэнне правільных арганізацыйных захадаў, дынамічнага тэхналагічнага развіцця і цвёрдай пазіцыі, скіраванай на абарону нацыянальных інтарсаў, дазволіць нам забяспечыць канкурэнтаздольнасць нацыянальнай інфармацыйнай прасторы ў сучасным зменлівым свеце.

**Алег ПРАЛЯСКОЎСкі, міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь.**

## ■ Чысціня рэпутацыі

# ФІКТЫЎНЫЯ, АЛЕ НЕ ЭФЕКТЫЎНЫЯ

**Дэпартамент фінансавых расследаванняў прапановуе новыя меры барацьбы з ілжэпрадпрыемствамі.**

Кіраўнікоў адной з буйных у рэспубліцы кампаніяў, якая завозіла оптам аўтамабільныя запчасткі, вырашыла абвесці дзяржаву вакол пальца. Каб не плаціць падаткі, заклочыла здзелку з так званай фірмай-аднадзёнкі. У выніку, калі б не органы фінансавых расследаванняў, дзяржаўны бюджэт мог недалічыцца больш як 3 млрд рублёў...

Кіраўнікоў прадпрыемства арыштавалі. У іх, паводле слоў **дырэктара Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю Ігара МАРШАЛАВА**, канфіскавалі Вр2,4 млрд, больш як 1,2 мільярд рублёў, звыш \$400 тысяч і 67 дарагіх аўтамабільў.

І гэта толькі адзін прыклад таго, чым можа скончыцца гульня не па правілах і спадзяванне на «авос». Усяго за мінулы год фінансавая міліцыя выявіла 483 ілжэструктуры. На іх рахунках «заблакіравана» больш за 55 млрд рублёў.

— Імкнёны дайсці да кожнага прадпрыемства, кіраўнікі якіх спрабуюць скарыстацца паслугамі фірмы-аднадзёнкі, каб аблегчыць сабе падатковы цяжар, — адзначыў Ігар Маршалаў. — Бо менавіта яны сваім попытам выклікаюць прапановы і спрыяюць увасілу злчыннасці.

Ілжэпрадпрыемліныкі, у сваю чаргу, не спяць у шапку. Карыстаюцца тым, што дзяржава ідзе насустрач людзям, якія плануюць

заяцца легальным бізнесам, і спрашчае працэдуру рэгістрацыі. Яны рэгіструюць арганізацыі на падстаўных асоб (часцей за ўсё на інішаземцы), адкрываюць рахунак у банку і аказваюць мідзведжыя паслугі іншым прадпрыемствам, нелегальна пераводзяць іх грашовыя сродкі ў наяўныя.

Вольт той жа Швейцарыі паказвае, што з такімі фірмамі-аднадзёнкіма змагацца можна. Там зарэгістраваць кампанію — справа далёка не танная і хуткая, прыцягваюцца татарысты і адвакаты. Таму фірмаў-аднадзёнкіх у Швейцарыі амаль няма.

Спробы кантраляваць гэтую сферу прадпрымаюцца і ў нашай краіне. Так, паводле слоў Ігара Маршалава, у парламенце разглядаецца законапраект, які ўводзіць адказнасць за стварэнне фіктыўных кампаній. Вялікі надзеі Дэпартамент фінансавых расследаванняў ускладае і на электроннае адміністраванне падатку на дабаўленую вартасць, якое плануецца ўвесці ў 2016 годзе.

А пакуль што Ігар Маршалаў раяць кіраўнікам прадпрыемстваў быць абачлівымі і, перш чым заклочаць здзелку, зазіраюць у рээстр сумесных камерцыйных арганізацый і індывідуальных прадпрыемлінікаў, каб пераканацца ў чысціні рэпутацыі контрагента. Сёння ў гэтым рээстры «завясцілася» больш як 2,5 тысячы суб’ектаў.

**Надзея ДРЫЛА**

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

## НЕ ЧУЖАЗЕМНЫЯ — НАШЫ...

**Больш за 4,7 мільярда рублёў накіравалі на дапамогу хлопчыкам і дзяўчынкам, якія аказаліся ў складанай жыццёвай сітуацыі, удзельнікі сёлетаўня навагодняй рэспубліканскай акцыі «Нашы дзеці».**



Пра гэта паведаміў журналістам падчас прэс-канферэнцыі міністр адукацыі Сяргей Маскевіч.

— З кожным годам інтарэс да акцыі «Нашы дзеці» ўзрастае. Сёлета ў рамках акцыі было праведзена 6,5 тысячы мерапрыемстваў. Трэба сказаць, што ў дапамозе дзецям вельмі актыўна сябе праявілі прадстаўнікі бізнесу, спартсмены і спартыўныя арганізацыі, — адзначыў міністр. — Таксама вельмі радуе наступны факт: шэфства многіх удзельнікаў не абмежавалася адным-двума візітамі падчас самой акцыі. Гэта сведчыць аб сацыяльнай падтрымцы і клопаце аб дзедзіх.

Намеснік начальніка ўпраўлення сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы Міністэрства адукацыі Алена Галаўіна распавяла, што ў гэтым годзе акцыяй «Нашы дзеці» былі ахоплены больш за 900 тысяч хлопчыкаў і дзяўчынак. Падарункі ім падрыхтавалі самыя розныя: ад святочных прадстаўленняў і экскурсій да звычайных, патрэбных у паўсядзённым жыцці рэчаў. Так, адна з беларускіх кампаній, акрамя прэзэнтаў кожнаму з выхаванцаў, падаравала дзіцячаму дому пасудамыечную машыну, а іншая — забяспечыла садавіной напрыздачкай навагодніх свят выхаванцаў больш чым 50 дзіцячых устаноў. Цікава, што сваю дапамогу прапановуюць не толькі арганізацыі і прадпрыемствы, але і фізічныя асобы. Многія з іх прасілі не згадваць імянаў і прозвішчаў, дапамагаюць ананімна.

**Ганна ГАРУСОВІЧ.**

## ПРЫЗ ЗА ДОБРАСУМЛЕННАСЦЬ

**У Магілёве плацельшчыкам, якія не маюць дагоўго за камунальныя паслугі, уручаць падарункі.**

Атрымаць іх змогуць тыя, хто прыме ўдзел у розыгрышы рэкламнай гульні «Самы дысцыплінаваны плацельшчык», якую ўжо не першы год праводзіць у Магілёве Цэнтр гарадскіх інфармацыйных сістэм. Вынікі гульні, у прызывым фондзе якой 160 падарункаў, будучы падводзіцца ў апошні дзень студзеня. А напярэдні адбудзецца акцыя, якую гэтая ж установа ўжо трэці год ладзіць сумесна з упраўленнем ДАІ аблвыканкама.

Інспектар ДАІ будзе спыняць аўтамабілі для праверкі ў кіроўчых дакументаў, а прадстаўнік ЦПСа паглядзіць па базе звестак, ці ёсць у іх «камунальныя» даўгі. Тых, хто іх не мае, а таксама з’яўляюцца дысцыплінаваным удзельнікам дарожнага руху, чакае двойны падарунак — ад камунальнай і дзяржінспекцыі. У іншым выпадку — заўвага і павучальная гутарка.

Як паведаміў намеснік дырэктара ЦПСа Павел Жуйкоў, гэтыя мерапрыемствы вельмі дысцыплінуюць жыхароў горада. Колькасць надбрасумленых плацельшчыкаў памяншаецца. Напрыклад, яшчэ 5 гадоў таму іх было ў Магілёве каля 7-8 тысяч чалавек, а цяпер каля 5 тысяч. І гэта пры тым, што жылфонд за апошнія гады значна павялічыўся.

**Нэллі ЗІГУЛЯ**

## КОЛЬКАСЦЬ РАБОТНІКАЎ ПАМЕНШЫЛАСЯ

**Колькасць эканамічна актыўнага насельніцтва ў нашай краіне летась зменшылася на 1,3% у параўнанні з 2012 годам і склала 4 517 800 чалавек. Пра гэта «Звяздзе» паведамілі ў Нацыянальным статыстычным камітэце.**

Колькасць звольненых работнікаў у снежні 2013 года перавысіла колькасць прынятых на 11,5 тыс. чалавек (у снежні 2012 года — на 9 тыс. чалавек). Казфіцыент замяшчэння работнікаў (адносіны колькасці прынятых да колькасці звольненых) склаў 0,832 (у снежні 2012 года — 0,857).

Так, усяго па рэспубліцы ў снежні 2013 года было прынята на працу 57,2 тыс. чалавек, у тым ліку на дадатковае ўведзеныя працоўныя месцы — 3,6 тыс. чалавек. Звольнена па розных прычынах 68,7 тыс. чалавек. З іх 7,3% былі звольнены за прагу і іншыя парушэнні працоўнай дысцыпліны, 2,8% — у сувязі са скарачэннем колькасці або штату работнікаў, ліквідацыяй арганізацыі.

Узровень зарэгістраванага беспрацоўя на канец снежня 2013 года, як і на канец снежня 2012 года, склаў 0,5% ад эканамічна актыўнага насельніцтва.

**Святлана БУСЬКО**

## У ЖЫХАРОЎ ВІЦЕБШЧЫНЫ 17 ТЫСЯЧ «СТВАЛОЎ»

**У жыхароў Віцебскай вобласці на руках больш як 16,9 тысячы адзінак так званай грамадзянскай зброі.**

Паводле інфармацыі УУС Віцебскага аблвыканкама, большасць гэтай зброі, якую афіцыйна дазволена захоўваць, — прыкладна 15,1 тысячы «ствалоў» — гладкаствольнай паляўнічай, каля 860 адзінак — газавай зброі, каля 1000 — з наразным ствалам. На ўліку ў міліцыі сёння каля 13,9 тысячы ўладальнікаў зброі.

Летась у Прыдзвінскім краі з неаказаннага абароту выведзена каля 400 адзінак незарэгістраванай зброі, больш як 12,8 тысячы боепрыпасаў.

— Пераважная большасць незарэгістраванай канфіскаванай і добраахвотна здадзенай наразнай зброі знойдзена ў месцах бабў часоў Вялікай Айчыннай вайны, у старых домаўладаннях альбо набыта і перавезена з сумесных дзяржаў. За парушэння правілаў абароту зброі складзены 371 праатакол аб адміністрацыйным правапарушэнні. Заведзена 130 крымінальных спраў, — паведамілі ва УУС Віцебскага аблвыканкама.

**Аляксандр ПУКШАНСКІ.**

## СТРАЛЯЛІ, «ПЯТЛЯЛІ», АЛЕ АД АДКАЗНАСЦІ НЕ ЎЦЯКЛІ

**У Сенненскім раёне Брэскага палявала на пушного звера. Аднак замест зайцаў пад прыцэл надбрасумленых паляўнічых паліліся дзве казулі...**

Падзляшчы здабнулі і разбілішыся на пары, парушальнікі панеслі трафей: адзін — да машыны, другі — праз лес да дарогі, каб падвесці ў аўтамабілі пазей.

Стрэлў у лесе насцярожылі дзяржінспектараў, якія знаходзіліся побач. Яны таксама разбіліся на дзве групы, увайшлі, як сябе могуць паводзіць браханьеры, і не памыліліся — выйшлі дакладна насустрач. І «ўзялі» іх з доказамі віны, паведамілі ў Дзяржінспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Па факце незаконнага палявання, якое нанесла шкоду прыродзе ў асабліва буйным памеры (15,6 мільёна рублёў) будзе заведзена крымінальная справа.

У той жа дзень у Аршанскім раёне дзяржінспектары затрымалі жыхара вёскі Рускі Сялец. У заплечніках ён нес мяса дзвюх казуляў. Іх браханьер здабыў пры дапамозе металічных сілаў, а рашкі ўтаніў у рацэ, зрабіўшы ў лёдзе палонкі. Цяпер парушальніку трэба будзе пакрыць нанесеную наваколнаму асяродку шкоду — зноў жа 15,6 мільёна рублёў — і адказаць перад судом.

**Сяргей РАСОЛЬКА.**

# «НЕ ХАЦЕЛА НІКОМУ БЫЦЬ У ЦЯЖАР І ЎВОДЗІЦЬ У ГРЭХ...»

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)**  
Дарэчы, спачатку Алена Аўрамаўна хацела пажыць у «Світанку» месяц, агульнадзель, ці спадабаецца (такі варыянт цалкам дапушчальны), але потым перадумала: сіл лішніх на пе-



раезды няма, трэба ўсё вырашаць адразу. «Тым больш, тут вясковая паветра, чышчыня... Што яшчэ трэба пажылому чалавеку? — усміхаецца яна, і праменьчыкі маршчынак каля вачэй становяцца выразней. — Калі б раней мне прапанаваў з’ехаць з горада, я, вядома б, адмовілася, але ў стальным веку прырытэты мяняюцца. Выгоды тут ёсць, ежу

гатуюць, білізну можна здаць у мыццё. Прычым раніцай здасі, а ў тры гадзіны ўжо

Тв@р

Канстанцін ЮМАНАЎ:

«Калі не баішся быць смешным — ты маеш свабоду»



Наш герой лічыць, што радзіе — тая прафесійная вобласць, дзе варта заставацца, пакуль адчуваеш уласную запатрабаванасць. Галоўная задача — быць па-за канкурэнцыяй.

— З якімі эмоцыямі вы кожны дзень пакідаеце эфір? — Застаецца афіцыйна. Тым, хто працаваў у прамым эфіры, не трэба тлумачыць, што там адбываецца.

— Калі прыйшоў на перадачу, то першы тыдзень была жудасная «ломка». Да гэтага ў мяне былі дзённыя эфіры, таму нязвыкла было уставаць раніцай.

— Кожны раз вяртаецеся і кожны раз вяртаецеся. Тут сустраў сваё каханне, і ў нас сын ужо нарадзіўся.

— Упершыню ў эфіры я аказаўся 12 студзеня 1998 года. Успаміны пра яго настолькі яркія, што здаецца, быццам гэта было ўчора.

— У любых стасунках больш за словы гавораць учыні. Яны — аснова нашай сям'і.

якіх без гумару проста не абыйсця. І такі падыход дазваляе ўбачыць жыццё ў іншым ракурсе.

— Вы не баіцеся і смешным быць? — Такая пазіцыя бліжэй мне як эфіры, так і ў жыцці. Калі ты не баішся быць смешным, то ты незалежны ад чужых думак.

— Кожны раз вяртаецеся і кожны раз вяртаецеся. Тут сустраў сваё каханне, і ў нас сын ужо нарадзіўся.

— Упершыню ў эфіры я аказаўся 12 студзеня 1998 года. Успаміны пра яго настолькі яркія, што здаецца, быццам гэта было ўчора.

— У любых стасунках больш за словы гавораць учыні. Яны — аснова нашай сям'і.

ужо нарадзіўся. Таму «Мір» — мой спадарожнік па жыцці.

— Калі глядзець па тых праграмах, у якіх вы працавалі на радыё, напрашваецца выснова: аўтамабілі і музыка — галоўныя захапленні...

— А трэцяе захапленне — жанчыны. Але даводзіцца абмяжоўваць сябе ва ўсіх тых. Калі казаць пра першыя два, то добра, што яны ёсць, бо я маю над чым працаваць.

— А сына як выхоўваеце? — Дзеці — вельмі гарманічныя стварэнні. Патрэбны і размовы, і ўчынкi, словам, розныя метады, якія будуць успрымацца імi.

— Захапляцца цяпер адной жанчынай. Як завабывалі яе? — Я на той час шукаў сабе спадарожніцу, сяброў, партнёра, і не было гаворкі пра тое, каб завабываць некага, шукаць нейкі падыход.

— А я кажу, кветкі? — Гэта ўсё пачалося пасля вяселля. Калі зрабілі знакі ўвагі сваёй жонцы, то яны набываюць зусім іншы сэнс.

прыклад, калі Даша гатуе нешта, то я мяю посуд, хоць і не вельмі люблю рабіць гэта.

— А сына як выхоўваеце? — Дзеці — вельмі гарманічныя стварэнні. Патрэбны і размовы, і ўчынкi, словам, розныя метады, якія будуць успрымацца імi.

— Захапляцца цяпер адной жанчынай. Як завабывалі яе? — Я на той час шукаў сабе спадарожніцу, сяброў, партнёра, і не было гаворкі пра тое, каб завабываць некага, шукаць нейкі падыход.

— А трэцяе захапленне — жанчыны. Але даводзіцца абмяжоўваць сябе ва ўсіх тых. Калі казаць пра першыя два, то добра, што яны ёсць, бо я маю над чым працаваць.

— А сына як выхоўваеце? — Дзеці — вельмі гарманічныя стварэнні. Патрэбны і размовы, і ўчынкi, словам, розныя метады, якія будуць успрымацца імi.

— Захапляцца цяпер адной жанчынай. Як завабывалі яе? — Я на той час шукаў сабе спадарожніцу, сяброў, партнёра, і не было гаворкі пра тое, каб завабываць некага, шукаць нейкі падыход.

Глядзіце

«ДАЮ ЎСТАНОЎКУ НА ДАБРО І ШЧАСЦЕ»

Вядомы псіхатэрапеўт будзе весці прыём па тэлевізары

Абвргаючы вядомую спажывецкую пазіцыю «Не вучыце мяне жыццю, лепш дапамажыце матэрыяльна!», адзін з самых папулярных беларускіх псіхатэрапеўтаў Дзмітрый Сайкоў будзе вучыць суайчыннікаў, як спраўляцца з распаўсюджаным бытавымі праблемамі і штодзённымі жыццёвымi бязладдзем.



Дзе: АНТ. Калі: па пятніцах у 15.30.

Дарчы

Доктар Сайкоў — бадай, адзін з самых «медыйных» беларускіх медыкаў. Некалкі гадоў таму ён быў сувядучым ток-шоу «Такі лёс», удзельнічаў у тэлепраектах «Дзве зоркі» і «Бітва тытанаў».

Вікторыя ЦЕЛЯШУК

Сезонная захваральнасць

ФІТАНЦЫДЫ ПЕРАМАГАЮЦЬ ВІРУС

Ад моманту заражэння вірусам, які выклікае вострую рэспіраторную вірусную інфекцыю, да першых прыкмет хваробы праходзіць ад некалькіх гадзін да некалькіх дзён.

Што рабіць для прафілактыкі?

Узгадаць пра фітатэрапію. Яна папярэджае захворванне або спрыяе яго больш лёгкаму працяканню. Некаторыя раслінныя змяшчаюць фітанцыды, здольныя вынішчаць вірусы.

Чого не рабіць, калі вірус ужо «ваш»?

Насмарк, кашаль, макрота спрыяюць выдаленню ўзбуджальніка хваробы. Таму не варта без асаблівай патрэбы насмарку праць 2-3 сутак.



Святлана БАРЫСЕНКА

«ДОБРАЙ РАНІЦЫ, БЕЛАРУСЬ!»

АБНАВІЛАСЯ

Цяпер штораніцы можна рабіць зарадку ў кампаніі прафесійнага трэнера па фітнесе, па чыцвяргях крыху азнаёміцца з фільмамі, якія ідуць у ачынных кінатэатрах.

Але найбольшы водгук, адзначае кіраўніца «Добрай раніцы, Беларусь!» Алена Дзяшкевіч, атрымала рубрыка «Дом для гаданца».

Вікторыя ЦЕЛЯШУК

Медыяпрастора

«ФАНИ ІНГЛІШ» АД ЮМАНАВА І ЦАРОВА

Брэст 106.6 FM, Віцебск 101.8 FM, Мінск 107.1 FM, Гродна 104.2 FM, Магілёў 107.8 FM, Бабруйск 103.6 FM, Баранавічы 98.4 FM, Салігорск 104.3 FM, Пінск 103.2 FM



Кожную раніцу па буднях у 8.25 у рамках шоу «Утроголікі 2.0» на радыё «Мір» дзіджэй Юры Цароў і Канстанцін Юманаву прадстаўляюць усенародна любімую рубрыку «Фані інгліш».

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

Table with TV schedule for various channels including 1, 2, 3, АНТ, МІР, ВТБ, 8 КАНАЛ, and others, listing program titles and times.

